



МАРШРУТ
ДЛЯ
ЭКСТРЭМАЛАЎ



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

5

ЛІСТАПАДА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 211 (29078)

ЯК БУЛЬБАШЫ
МУГУЛЯМІ
СТАЛІ



ЦЫТАТА ДНЯ



Таццяна МІГАЛЬ,
намеснік начальніка
галоўнага ўпраўлення
арганізацыі медыцынскай
дапамогі, экспертызы,
зваротаў грамадзян
і юрыдычных асоб —
начальнік упраўлення
арганізацыі медыцынскай
дапамогі Міністэрства
аховы здароўя:

«Сёння ў амбулаторна-
паліклінічнай сетцы
краіны працуе каля
5,4 тысячы ўчастковых
урачоў, з іх каля
4 тысяч — гэта ўрачы
агульнай практыкі.
Згодна з дзяржаўнай
праграмай «Здароўе
народа і дэмаграфічная
бяспека», да 2020 года
ўсе ўрачы, якія працуюць
у амбулаторна-
паліклінічнай сетцы,
павінны стаць урачамі
агульнай практыкі.
Гэта не проста змена
шыльды. Гэта —
абсалютная змена
сутнасці работы».



Фота Анастасія КЛЕШЧУКА

Летась у жніўні Аляксандр і Дар'я СЛАВУЦЫ
са Слуцка пабраліся шлюбам, а сёлета, таксама ў жніўні,
у іх нарадзіліся ажно тры дачушкі. Трайняты! Для раённага
цэнтра гэта сапраўдная сенсация. Калі маладая

і шматдзетная сям'я выязджае на прагулку, на іх здзіўлена
і з добрай усмешкай пазіраюць, шчыра віншуюць.
І жадаюць, каб дзяўчаткі Вікторыя, Кацярына і Анастасія
раслі здаровыя і шчаслівыя.

Соцыум

Пенсіі для працоўных мігрантаў

Не сакрэт, што нямала жыхароў
Гродзенскай, Брэсцкай і іншых
абласцей выязджаюць на работу
ў Польшчу. Хтосьці ўладкоўва-
ецца легальна: будаўнікі, вы-
кладчыкі, медыкі, кіроўцы-даль-
набойшчыкі і г. д. Але шмат лю-
дзей едзе на сезонныя работы,
напрыклад, па зборы садавіны
і агародніны, грыбоў-шампінё-
наў, працуе вахтовым метадам на
прыборцы гасцініц, гіпермарке-
таў. Як ім забяспечыць свае пен-
сійныя правы?

Дзеля гэтага нядаўна на сёмай се-
сіі Савета Рэспублікі быў зацверджаны
праект закона аб ратыфікацыі дага-
вора паміж Беларуссю і Польшчай аб
сацыяльным забеспячэнні. У ходзе яго
прадстаўлення міністр працы і сацыяль-
най абароны Ірына Касцёвіч звярнула
ўвагу на тое, што сёння вядзецца работа
і з іншымі краінамі над падобнымі пен-
сійнымі дагаворамі.

Галоўная мэта апошніх — гарантаваць
грамадзянам абедзвюх краін фарміра-
ванне сацыяльных (пенсійных) правоў і
іх рэалізацыю незалежна ад месца жы-
харства. Напрыклад, сёння ў Чэхіі працуе

значная колькасць нашых грамадзян —
больш за дзве з паловай тысячы (па
афіцыйнай інфармацыі чэшскага боку).
Гэтыя людзі, як правіла, з часам вярта-
юцца на сталае жыхарства ў Беларусь,
і пенсійнае пытанне для іх надзвычай
актуальнае. Дык вось, 1 кастрычніка
2019 года набыў сілу дагавор паміж Бе-
ларуссю і Чэхіяй аб пенсійным забеспя-
чэнні. Цяпер, калі ў нас пры прызначэнні
пенсіі не ўлічаны чэшскі працоўны стаж,
за яго прызначыць пенсію Чэхія.

Дарчы, і з іншых краін з набліжэннем
пенсійнага ўзросту вяртаюцца на радзі-
му працоўныя мігранты, так бы мовіць,
беларускага паходжання. У іх таксама
паўстае пытанне: як атрымаць пенсію
за гады работы ў замежнай дзяржаве?
Зразумела, усім хочацца мець калі не
максімальна магчымую, то ва ўсякім
разе добрую пенсію. Але перашкаджа-
юць «белыя» плямы ў працоўных кніж-
ках, адсутнасць дакументаў аб уплаце
страхавых узносаў за перыяд работы ў
іншай краіне. А значыць, людзі могуць
застацца без пенсійных выплат за гады
працоўнай міграцыі. І гэта несправядлі-
ва. Аднак не ўсё так безна-
дзежна.

СТАР. 3

Камунальныя стасункі

КАПРАМОНТ НАПАПАЛАМ

Уцяпленне пяціпавярховікаў
будзе добраахвотным

Энергаэфектыўныя мерапрыемствы з дзяржаў-
трымкай падчас капітальнага рамонту будучы пра-
водзіцца ў краіне са снежня, калі ўступіць у сілу Указ
Прэзідэнта № 327. Палову грошай на мадэрнізацыю
дома з улікам усіх пажаданняў жыхароў заплаціць
бюджэт. Уласнікі будуць уносіць сваю палову па-
месячна на працягу дзесяці гадоў. Такого старога
шматкватэрнага жылля ў Беларусі, якое не адпавя-
дае нормам ні па ацяпленні, ні па архітэктуры, ні па
камфорце, каля 170 мільёнаў м². Што і як
з ім рабіць? Слова спецыялістам.

СТАР. 4



ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008